

УДК 801.561.26

Б. А. Крук

НАПОЎНЕНАСЦЬ САСТАЎНЫХ ЧАСТАК БЯЗЗЛУЧНІКАВАГА СКЛАДАНАГА СКАЗА

У артыкуле дaeцца аналіз лексічнай напоўненасці і харэктарызуецца структурная разнастайнасць прэдыкатыўных частак бяззлучнікаўага складанага сказа ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Адзначаецца розная частотнасць ужывання бяззлучнікаўых складаных сказаў у апавядальным, паэтычным, навуковым тэкстах, аўтарскіх рэмарках драматычных твораў і розная напоўненасць састаўных частак. Звяртаецца ўвага на структурную разнастайнасць частак бяззлучнікаўых складаных канструкций.

Праведзены аналіз фактычнага матэрыялу дазволіў зрабіць наступныя выклады:

а) лексічная напоўненасць бяззлучнікаўых складаных сказаў у дыялагічным і маналагічным жыцці значна вузейшая, чым у аўтарскім апавяданні;

б) спектр напоўненасці састаўных частак у літаратурнай мове надзвычай шырокі: ад сказаў, састаўныя часткі якіх маюць форму намінатываў-ланцужковой, да бяззлучнікаўых канструкций, у складзе якіх знаходзяцца ўстаўныя сказы.

Уводзіны

Агульнае значэнне бяззлучнікаўага складанага сказа, як вядома, узімае на аснове семантыка-граматычных узаемадносін прэдыкатыўных кампанентаў. У творах многіх пісьменнікаў, на старонках газет і часопісаў, у навуковых артыкулах можна сустрэць нямала бяззлучнікаўых складаных сказаў, у якіх ужыванне пабочных і ўстаўных канструкцый абумоўліваецца неабходнасцю даць аўтарскую ацэнку выказванню або паведаміць дадатковую заўвагу адносна зместу прэдыкатыўной часткі і зместу сказа ў цэлым. З другога боку, сустракаючыя шматлікія выпадкі, калі выкарыстанне аднасастаўных, няпоўных, элінтычных сказаў як частак бяззлучнікаўага складанай канструкцыі стварае экспрэсійнасць, выразнасць, дынамізм маўлення, што пашырае камунікатыўныя магчымасці мовы, папаўняе яе новымі спосабамі і прыёмамі камунікацыі.

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне

Г. М. Акімава, даследуючы новыя з'явы ў сінтаксісе сучаснай рускай мовы, напрыклад, адзначае тэндэнцыю «сжатия и опрощения синтаксических конструкций, ослабления синтаксической связи» [1, 162]. Матэрыял сведчыць, што названая тэндэнцыя ўласціва і сучаснай беларускай літаратурнай мове. У апавядальных і апісальных мастацкіх тэкстах, у мове публіцыстыкі шырока ўжываюцца бяззлучнікаўыя складаныя сказы, часткі якіх маюць форму неразвітых двухсастаўных сказаў. Прэпазіція выказніка адносна дзеяніка ў такіх сказах з'яўляецца звычайнай з'явай: *Настала восень, забушавалі вятры* (Я. Колас. На прасторах жыцця); *Кончылася восень, трymаў мароз, падаў снег* (К. Чорны. Трэцяе пакаленне); *Дзымулі вятры, гулялі завірухі* (М. Лупсякоў. Бацькі); *Кончылася восень, усталёўвалася зіма* (К. Чорны. Мураваны скляпок); *Сяціў месяц, блішчалі зоры* (І. Гурскі. Вясна пачыналася); *Мялі снягі, гулялі вятры* (І. Навуменка. Вечер у соснах); *Зніклі жаўранкі, пакінулі стракатаць конікі* (А. Чарнышэвіч. Засценак Малінаўка); *Хістаюцца дрэвы, скрыпяць вароты, грымяць дахі* (Э. Самуйлёнак. Сон); *Смяялася цішыня, рвалася сэрца* («Культура»); *Свяціла сонейка, падзімаў ветрык* («Наша слова»).

Спарадычна ўжываюцца бяззлучнікаўыя складаныя сказы са значэннем пералічэння, часткі якіх маюць форму неразвітых двухсастаўных сказаў, а прэпазіція выказніка абумоўлена неабходнасцю лагічнага выдзялення постпозіцыйнага дзеяніка. Такія бяззлучнікаўыя складаныя сказы паведамляюць пра розныя дзеянні шэрагу асоб, істот або прадметаў і дапаўняюць змест папярэдняга сказа або часткі тэксту: *На дварэ ўжо выбліснула сонца з-за хмар, але са стрэх усё яшчэ капала. Засакаталі куры, заспіваў певень, загаманілі качкі. Зарожкалі парсюкі, зарыкала карова* (М. Лупсякоў. Дажджы).

У апавядальным мастацкім тэксле пашыраны і бяззлучнікаўыя складаныя сказы, у якіх састаўныя часткі маюць форму простых неразвітых двухсастаўных сказаў з прымым парадкам слоў. Аднак такая будова прэдыкатыўных частак, як сведчыць апрацаўваны матэрыял, абліжаючае іх колькасць у складзе адзначаных сказаў. Пераважная большасць зафіксаваных сказаў мае ў сваім складзе дзве-три састаўныя часткі: *Неба праяснілася, хмары расступіліся*

(М. Лупсякоў. Піліп); *Маці плакала, бацька нудзеў* (Ц. Гартны. На руінах); *Сэрца шчымела, яна [Рая] ўздыхнула* (Т. Хадкевіч. Песня Дзвіны); *Паводка прайшла, рака ўтаймавалася, паспакайнела* (тамсама); *Коні адпачылі, людзі сагрэліся, завіруха сціхла* (М. Лынъкоў. Векахомныя дні); *Дажджы адзвінелі, гай адшумелі* (П. Панчанка. Песня пра чатыры магілы).

Бяззлучніковыя складаныя сказы, у якіх адна састаўная частка мае прымы парадак слоў, а другая – адваротны, у апавядальным мастацкім тэксле ўжываюцца рэдка, у вершаваным – значна часцей. Інверсія дзейніка і выказніка ў такіх сказах – стылістычны сродак, з дапамогай якога падкрэсліваецца дзеянне або стан, узмадніенне іх выразнасць. У паэтычным тэксле, акрамя гэтага, інверсія робіць фразу рытмічнай: *Вясна мінецца, прыйдзе лета* (Я. Колас. Новая зямля); *Пастух засмаяўся: жартую начальнік* (М. Лобан. Гарадок Устронь); *Рака загудзела, запеніў раучак* (П. Броўка. Шпак).

Назіранні паказваюць, што ў мове мастацкай літаратуры, публіцыстычным і навуковым стылях асабліва шырокі ўжыванні бяззлучніковыя складаныя сказы, у якіх састаўныя часткі маюць форму развітых двухсастаўных сказаў: *Калядная ночка ўесь свет пакрывае на белай ад снегу зямельцы снue; мяцеліца ў полі сапе, завывае, свіст віхраў спакойна заснучь не дае* (Я. Купала. Зімою); *Пахне рэчанька срэбнай лускою, месяц сцежскі на хвалях кладзе* (А. Астрэйка. Мы з месяцам паўночнікі); *Іней шорсткай ігліцай блішчыць на марозе, адзінокі снягір на бярозе знямеў* (С. Грахоўскі. Сум па снезе); *Сцяжынка збягае з пагорка, унізе шуміць лістапад* (С. Грахоўскі. Восень); *Ціха шалясцелі над ветрам прыбярэжныя лазнякі, аднастайна гулькатала плынь на перакатах, плёхалася вечарамі і на ўсходзе сонца рыба ў вірах, зарасталі асакой і трыснягом затокі* (Т. Хадкевіч. Песня Дзвіны); *Буйна буяла кукуруза, плёўся лапушысты гуркоўнік, жоўтымі іскрынкамі квецені гарэлі памідоры* (Б. Сачанка. Мальвіна); *Дождёж прайшоў два дні назад, у выбойнах і калінах блішчала вада* (В. Хомчанка. У чыстым полі); *Каля школы ўжо чакалі дзеткі, спяшаліся з розных канцоў вёскі дарослыя* («ЛіМ»); *У бела-ружовай квецені стаялі сады, удалечыні зіхацеў снег на вяршинах Каўказскіх гор* («Маладосць»).

У сучаснай беларускай мове пашыраны і бяззлучніковыя складаныя сказы, у якіх адна састаўная частка мае форму аднасастаўнага (пэўна-асабовага, няпэўна-асабовага, абагульнена-асабовага, намінатыўнага і інш.) сказа, а другая – двухсастаўнага: *Скуратовіча дома не было: апошнімі днямі ён нават часам і не начаваў дома* (К. Чорны. Трэцяе пакаленне); *Ёй [Лідзе] сціснула грудзі, яна пачала хапаць паветра* (М. Лобан. Гарадок Устронь); *На золку паҳарадала, Яшка прачнүўся* (М. Воранаў. На маяку); *На даляглядзе грымел, хмару паласавалі маланкі* (М. Даніленка. Цёмная ночь); *Ведаю – скончацца вясновыя стравы, восень летнія рэха разнесла* (В. Вярба. Песня зімовага лесу); *Марудзіць нельга было: набліжаўся поезд* («Маладосць»); *Нельга не пагадзіцца з крытыкам і празаікам А. Адамовічам: шмат, дужа шмат павінна сказаць яшчэ літаратура пра савецкага чалавека на вайне* (В. Каваленка. Жывое ablічча дзён).

Бяззлучніковыя складаныя сказы, састаўныя часткі якіх маюць форму намінатыўных сказаў, часта сустракаюцца ў аўтарскіх рэмарках драматычных твораў. Пры дапамозе такіх канструкцый даеща лаканічнае апісанне абстаноўкі, пералічваюцца пэўныя з'явы, предметы, падзеі, прыметы. У рэдкіх выпадках гэтая значэнні могуць «ускладняцца» значэннем указання, эмацыянальнай якаснай ацэнкі» [2, 299]: *Пакой небагатай гарадской кватэры. Пажаўцеляль або, стол, два-тры крэслы, старая шафа для адзення* (К. Крапіва. Мілы чалавек); *На сцэне перад Несцеркам кірмаши у мястэчку. Шум, мітусня, гоман* (В. Вольскі. Несцерка).

Структурная разнастайнасць састаўных частак бяззлучніковых складаных сказаў не абмяжоўваецца пэўнай формай. Сустракаюцца шматлікія прыклады, дзе бяззлучніковыя канструкцыі «характеризуюцца дополнительной предикативностью, связанной с определёнными способами её синтаксического оформления» [3, 6].

Характар ускладнення састаўных частак можа быць розным, таму што сама паняцце «ускладнены сказ» аб'ядноўвае неаднародныя сінтаксічныя адзінкі. У сувязі з тым, што межы гэтага паняцця акрэсліваюцца не вельмі выразна, спынімся, улічваючы сінтаксічны, семантычны і камунікатыўны аспекты ўскладнення, на агульны характарыстыцы функцый адасобленых членаў, устаўных сказаў у бяззлучніковых складаных структурах.

У даследаваным матэрыяле выяўлена 317 бяззлучніковых складаных сказаў, састаўныя часткі якіх ускладнены адасобленымі членамі; 246 бяззлучніковых канструкцый маюць у сваім складзе ўстаўныя слова, спалучэнні слоў і сказы.

Найбольш часта ў мове мастацкай літаратуры і публіцыстыкі сустракаюцца бяззлучніковыя складаныя сказы, дзе ў ролі адасобленых членаў выступаюць азначэнні, што маюць адценне

дадатковага паведамлення. Выкарыстанне такіх канструкцый дае «больш нагляднае ўяўлэнне аб прадмеце размовы» [4, 243], падкрэслівае прымету: *Спусціліся ў лагчыну і спыніліся ўражаныя: па бруснічных барвенках сям-там чырванелі ягады, буйныя і сакавітыя* (Б. Сачанка. Мальвіна); *Стаяла восень – чорствая, сухаватая, – ужко капалі картоплі* (В. Адамчык. Дзікі голуб); *Упарты дождёж ў вокны барабаніць, халодны, нудны, шэрсы і густы, шраціны кропель безнадзеяна раніць асенняга асінніку лісту* (С. Грахоўскі. Ноч на адзіноце); *Стаяць дубровы ў жнівеньскай красе, ліяць у вырай жураўлі і гусі, дубовы ліст, у жылках і ў расе, мне нагадаў абрывы Беларусі* (С. Грахоўскі. Дубовы ліст); *Стай [Лабановіч] разглядаца – паблізу сядзелі яшчэ два баравікі, маладыя, здаровыя* (Я. Колас. На ростанях); *Ехалі як праз зімовую казку – лес стаяў у дзівосным убранні, величны і таямнічы* (Т. Хадкевіч. Песня Дзвіны).

Адасобленыя азначэнні, знаходзячыся ў семантыка-інтанацыйнай сувязі з асноўным складам прэдыкатыўнай часткі бяззлучнікавага складанага сказа, надаюць ёй розныя адценні дадатковага паведамлення. Функцыя адасобленых азначэнняў заключаецца ў разгортванні зместу прэдыкатыўнай часткі: *Аўтобус выехаў з горада, пачаўся лес, хваёвы, рэдкі, з прасекамі, сілжынкамі, прапаласаваны, затаптаны гараджанамі, засмечаны* (В. Хомчанка. Я прынёс вам радасць); *Дол быў чысты, без хмызу і сучча, месцамі густа абыспаны яловымі шышкамі, з калочым кустоўем ядлоўцу, скрэзь нікла да зямлі счахла каліё папараці* (В. Быкаў. Сцюжа).

У творах беларускай мастацкай літаратуры і тэкстах публіцыстычных жанраў сustrакающа ўстаўныя бяззлучнікавыя складаныя сказы, якія ўдакладняюць, абрунтоўваюць, развіваюць і тлумачаць тое, аб чым паведамлялася раней. Устаўныя сказы ў форме бяззлучнікавага складанага сказа могуць не толькі дапаўняць і пашыраць змест асобных слоў і словазлучэнняў, але і адносіца да ўсёй папярэдняй канструкцыі: *Яшчэ з восені – восень тады была гразкая, снег выпаў рана, на нявыбраную бульбу, – начаті дохнуць коні* (І. Пташнікаў. Мсціжы); *Не спадабалася яму [Войціку] і тое, як неяк на начатку зімы маці напрасіла яго пасобіць суседцы дрывамі.* («*Сядзіць, бедная, у няпаленай хаце, дзеткі хварэюць, дробу у двары ні палкі*») (В. Быкаў. У тумане); *Але як гаспадарнік Бондар быў клапатлівы (у казарме было цёпла, вокны зашклёныя – дзе толькі ён даставаў шкло, быў добра наладжсаны рамонт абутку, абмундзіравання), і ўсё ж яго недамюблівалі* (В. Хомчанка. Вярнуцца жывымі); *I хоць між ім і ёю была розніца – ён быў сапраўды сын рабочых і сялян (бацька – рабочы, маці – сялянка), а яна дачка памешчыка* (Б. Сачанка. Адвечная балада); *Усё на свеце, калі верыць другому начатку тэрмадынамікі, старэ і памірае (парадак робіцца беспарадкам, час няўмолянія кіруе гэтым працэсам і набліжася беспарадак: разбіваецца кубак, разбураеца дом, гніе дрэва, абвалываеца гара, знікае чалавек), а слова жыве – яно вечнае і неўміручае* (Я. Сіпакоў. Наталенне смагі); *На абедзенны перапынак хлотцы шыбуюць у заводскае кафэ (спецыфіка прадпрыемства нават тут адчуваеца – носіць кафэ рамантычную назvu «Неба») («Маладосць»); Хоць сродкі (часткі сабралі самі, часткі выдзяляе дзяржава) быццам і ёсць («Звязда»).*

У рэдкіх выпадках устаўныя бяззлучнікавыя складаныя сказ канкрэтнізуе змест адной з частак асноўнага сказа – таксама бяззлучнікавай канструкцыі. Устаўны сказ узбагачае састаўную частку дадатковым зместам, дазваляе падкрэсліць і ўдакладніць думку: *Малады сувязны цягне са студні вядро, ваду спакойную ставіць на зруб (лясны раён – зацішна ад вядроў), вядро рыбінай цяжкай вырываеца з рук* (Р. Барадулін. Нагбом).

У мастацкай літаратуры сustrакаеца выпадак, калі ў структуру асноўнага сказа – бяззлучнікавай складанай канструкцыі – уводзяцца два ўстаўныя сказы, адзін з якіх мае форму бяззлучнікавага складанага сказа: *У хаце на покуце – было відаць з вуліцы праз акно (вокны былі нізкія, старая карчма падгніла знізу і асала) – нечae хлапчаня, дзержасчы на каленях вялікі белы гармонік і хаваючыся за ім з галавой, рыпала чорт ведае што, хоць затыкай вуши; па кутках і па сцен стаялі людзі* (І. Пташнікаў. Лонва).

Семантычная характеристыка ўстаўнога бяззлучнікавага сказа даволі выразная: ён удакладняе і пашырае змест першай устаўной канструкцыі.

Вывады

1. Бяззлучнікавыя складаныя сказы як камунікатыўная сінтаксічна аздзінка характеристызующа структурна-семантычнай і інтанацыйнай закончанасцю. У мове беларускай мастацкай літаратуры назіраецца розная частотнасць ужывання бяззлучнікавых складаных сказаў: адны пісьменнікі выкарыстоўваюць іх шырока, другія – парынальна рэдка. Бяззлучнікавыя складаныя сказы актыўна ўжываюцца ў тэкстах прыродаапісальнага характеристу. Шырока падаюцца яны і ў мове

персанажаў, але лексічна напоўненасць бяззлучнікаўых складаных сказаў у дыялагічным і маналагічным маўленні значна вузейшая, чым у аўтарскім апавяданні.

2. Структурная разнастайнасць предыкатыўных частак бяззлучнікаўага складанага сказа не абмежоўваецца пэўнай формай. Спектр напоўненасці састаўных частак надзвычай шырокі: ад сказаў, састаўныя часткі якіх маюць форму намінатываў-ланцужкоў, да бяззлучнікаўых складаных канструкцый, у складзе якіх знаходзяцца ўстаўныя сказы.

Літаратура

1. Акимова, Г. А. Новое в синтаксисе современного русского языка / Г. А. Акимова. – М. : Высш. шк., 1990. – 176 с.
2. Беларусская граматыка : у 2 ч. / АН БССР, Ін-т мовазнáўства імя Я. Коласа ; рэдкал. М. В. Бірыла, П. П. Шуба. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – Ч. 2 : Синтаксіс. – 327 с.
3. Прияткина, А. Ф. Русский язык. Синтаксис сложного предложения : учеб. пособие для филол. спец. вузов / А. Ф. Прияткина. – М. : Высш. шк., 1990. – 176 с.
4. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – Мінск : Выш. шк., 1976. – 304 с.

Summary

The article studies the asyndetic composite sentence which is a separate structural semantic type of composite sentence. It also analyses the filling of the composite sentence with contact clause.

Паступіў у рэдакцыю 10.12.07.